

Запрашаем наведатц 11 сакавіка 2023 г. Дзень здароўя

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Мультурок "Здароўе беражыт змолладу"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Вашчук М.М.
Пазнавальная праграма "У краіне Нехварэйкі"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Новік Т.А.
Чэмпіянат па разгадванні крыжаванак "Дзе хаваецца здароўе?"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Новік Т.А.
Прагулка "100 крокаў здароўя"	11.45 - 12.30	аг.Харава	Вашчук М.М.
Удзел у раённым конкурсе КВЗ	9.00 - 12.30	СШ №4 г.Пружаны	Імховік Н.А.
5 - 8 класы			
Мультурок "Здароўе беражыт змолладу"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Вашчук М.М.
Гадзіна зносін "Школьнае харчаванне - здаровае і рацыянальнае"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Прагулка "Добры дзень, лес"	11.45 - 12.30	аг.Харава	Чабацько С.С.
Спартыўныя спаборніцтвы "Юны легкаатлет"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Спартыўныя спаборніцтвы "Юны легкаатлет"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Карнялюк В.М.